

Запрашаем наведальца

10 снежня 2022 г.

Дзень грамадзянскага і патрыятычнага,
духоўна-маральнага выхавання

| Назва мерапрыемства | Час правядзення | Месца правядзення | Адказны |
|--|--------------------|----------------------|---------------|
| 1 - 4 класы | | | |
| Мультурок "У свеце правоў" | 9.00 - 9.45 | Кабінет №12 | Драздова В.А. |
| Віктарына "Тра родны край" | 9.55 - 10.40 | Кабінет 2 | Драздова В.А. |
| Конкурс па зборы пазлаў "Травы чалавека - мае правы" | 10.50 - 11.35 | Кабінет №3 | Вашчук М.М. |
| Гадзіна зносін "Хто прыдумаў быць паслужмяным?" | 11.45 - 12.30 | Кабінет №3 | Вашчук М.М. |
| Удзел у раённым этапе гульні "Акцябрацкі квіз" | 9.00 - 12.30 | Гімназія г.Пружаны | Фядотава А.А. |
| 5 - 8 класы | | | |
| Мультурок "У свеце правоў" | 9.00 - 9.45 | Кабінет №12 | Драздова В.А. |
| Завочнае падарожжа па дзіцячым прававым сайце mir.pravo.by | 9.55 - 10.40 | Кабінет №12 | Скобля Ю.М. |
| Урок маральнасці "Дабрыня жыве сярод нас" | 10.50 - 11.35 | Кабінет №11 | Чабацько С.С. |
| Спартыўныя спаборніцтвы па валеюболу | 11.45 - 12.30 | Спартыўная зала | Карнялюк В.М. |
| 9 - 11 класы | | | |
| Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу | 9.00 - 12.30 | *** | *** |
| Спартыўныя спаборніцтвы па валеюболу | 11.45 - 12.30 | Спартыўная зала | Карнялюк В.М. |